

Фінансавы аддзел райвыканкама

Паштовы адрас:

Рэспубліка Беларусь,
246042, г. Гомель, вул. Ільіча, д. 51А
УНП 400013219 ОКПО 023206903000
р / р BY78AKBB36049000013393100000
у ААТ «ААБ Беларусбанк» БИК АКВВВУ2Х

Тэлефон: + 375 232 51 12 70

Факс: + 375 232 51 16 55

Е-Mail: fo.41400@minfin.gov.by

Час работы: у адпаведнасці з рэжымам работы Гомельскага раённага выканаўчага камітэта

панядзелак-пятніца: 8: 30-13: 00, 14: 00-17: 30

перадсвяточныя дні: 8: 30-13: 00, 14: 00-16: 30

Вышэйстаячыя органы:

1. Гомельскі раённы выканаўчы камітэт
2. [Галоўнае фінансавое упраўленне Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта](#)

Паштовы адрас:

Рэспубліка Беларусь,
246050, г. Гомель, пр-т. Леніна, д. 2
Прыёмная: каб. 333

Е-Mail : gfu.gomelobl@minfin.gov.by

Час работы: панядзелак-пятніца: 8: 30-13: 00, 14: 00-17: 30

перадсвяточныя дні: 8: 30-13: 00, 14: 00-16: 30

Асноўнымі задачамі фінансавога аддзела Гомельскага раённага выканаўчага камітэта з'яўляюцца:

1. Эфектыўнае правядзенне бюджэтай і падатковай (ў частцы

мясцовых падаткаў і збораў) палітыкі на тэрыторыі Гомельскага раёна.

2. Фарміраванне праекта раённага бюджэту, разліковых паказчыкаў па кансалідаванаму бюджэце Гомельскага раёна і прадстаўленне яго на разгляд райвыканкама.
3. Правядзенне ў межах сваёй кампетэнцыі мерапрыемстваў пасвоечасовым і поўным паступленні даходаў, эфектыўным і мэтавым расходаванні сродкаў раённага бюджэту і ніжэйстаячых бюджэтаў.
4. Кантроль за выкананнем бюджэтнага заканадаўства на стадыі фарміравання, разгляду, зацвярджэння і выканання мясцовых бюджэтаў на тэрыторыі Гомельскага раёна.

Рашэнне Гомельскага раённага выканаўчага камітэта ад 27 ліпеня 2018 г. № 29-5 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб фінансавым аддзеле Гомельскага раённага выканаўчага камітэта»

Графік прыёму грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, іх прадстаўнікоў, прадстаўнікоў юрыдычных асоб начальнікам фінансавага аддзела Гомельскага райвыканкама і яго намеснікам

Пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку	Дні і гадзіны прыёму	Нумар кабінета, нумар тэлефона
Начальнік фінансавага аддзела Філіпава Жанна Мікалаеўна	другая серада кожнага месяца с 8.00 да 13.00	№ 306 51 12 70
Намеснік начальніка фінансавага аддзела Маджара Ірына Уладзіміраўна	трэцяя серада кожнага месяца с 8.00 да 13.00	№ 302 51 12 52

Папярэдні запіс на асабісты прыём ажыццяўляецца ў рабочы час у

рабочыя дні па тэл. 51 16 33, каб.303

У суботу прыём грамадзян ажыццяўляецца з 9.00 да 13.00 па папярэднім запісе (тэл. 51 16 33, каб.303), асобай, прызначанай кіраўніком

Структурныя падраздзяленні фінансавага аддзела і кантактныя тэлефоны:

Структурнае падраздзяленне	Кантактны тэлефон
Сектар бюджэтнага планавання і фінансавання невытворчай сферы	51 12 52
Сектар даходаў бюджэту і фінансаў вытворчай сферы	51 31 81
Група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці	51 16 33

«Гарачыя лініі» праводзяцца спецыялістамі аддзела ў рабочы час у рабочыя дні.

[Адміністрацыйныя працэдуры, якія ажыццяўляюцца фінансавым аддзелам Гомельскага райвыканкама](#)

[ПЕРАЛІК АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ працэдур, што ажыццяўляюцца фінансавым аддзелам](#)